



наша СЛОВА

Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!
ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ



Газета выходзіць з сакавіка 1990 года

№ 25 (1072) 20 ЧЭРВЕНЯ 2012 г.

VII справаздачна-выбарны кангрэс Асамблеі НДА

16-17 чэрвеня ў Менску працаўшы сёмы кангрэс Асамблеі няўрадавых дэмакратычных арганізацый Беларусі.

На сённяшні дзень Асамблея аб'ядноўвае ў сваіх шэрагах 302 арганізацыі і ініцыятывы. Форум адбыўся толькі з другой спробы - у траўні кіраўніцтва Менскага міжнароднага адукацыйнага цэнтра адмовіла арганізатарам у памяшканні.

Кіраўнік Асамблеі Сяргей Мацкевіч канстатаваў: стаўленне дзяржавы да грамадскіх арганізацый толькі пагарашае.

"... Не спраўдзіліся спадзяніні, што рэжым пасля вітка рэпрэсій возьме курс на пэўныя паслабленні. Таму можна сказаць, што мы апнуліся ў новай, значна больш складанай сітуацыі з новымі выклікамі.

Пасля прыняція рэпрэсійнага заканадаўства ўступленне ў незарэгістраваную грамадскую арганізацыю патрабуе пэўных кроўкі і праявы грамадзянскай пазіцыі. Калі ў 2003 годзе палова арганізацый Асамблеі быў афіцыйна зарэгістраваная, то ў 2006 годзе - зарэгістраваная засталася толькі траціна. А цяпер і таго мене - 23%".

Каб канчаткова не знікнуць, няўрадавым дэмакра-



тычным арганізацыям патрэбна абавязкова аб'ядноўваць свае намаганні. Гэта падкрэслівалі з трыбуны старшыня Беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак, кіраўнік Беларускай асацыяцыі журнالістаў Жанна Літвіна ды іншыя. Магчыма гэтаму паспрыяе і канцэпцыя развіцця грамадзянскай супольнасці. У канцэпцыі ёсьць тры галоўныя кірункі, адзначае Сяргей Мацкевіч: "Выхаванне каштоўнасці грамадства, каб пераадолець так званы раскол, які ёсьць у грамадстве. Другое - гэта спрыянне самаарганізаціі грамадзяніна ў павышэнне грамадзянскай мабілізацыі на сельніцтва. Таму што грамадства ў нас, на жаль, у вялікай ступені ізаляванае, самаизоляванае. І трэцяе - гэта стварэнне нацыянальнага ўзроўню грамадзянскай супольнасці".

Асамблея няўрадавых дэмакратычных арганізацый была заснаваная ў 1997 годзе. Міністэрства юстыцы Беларусі трохі адмовіла ёй у регістрацыі Асамблеі НДА зарэгістравалася лягушка ў Літве.

На кангрэсе кіраўніком Рабочай групы Асамблеі нядзяржаўных арганізацый (Асамблеі НДА) перарабраны Сяргей Мацкевіч.

Намеснікамі абраны кіраўнік грамадскага аб'яднання "Беларуская асацыяцыя журналістаў" Жанна Літвіна, кіраўнік РГА "Беларускі Хельсінскі камітэт" Алег Гулак, культуролаг Вацлаў Арэшка, грамадскія актыўісты з рэгіёнаў Віталь Васількоў і Ілья Заранок, а таксама віца-прападавант Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, лідар незарэгістраванага праваабарончага цэнтра "Вясна" Але́сь Бяляцкі, які адбывае пакаранне ў бабруйскай калоніі № 2.

Абрана новая Рабочая група Асамблеі няўрадавых арганізацый. Усяго ў Рабочую групу Асамблеі ўвайшлі 44 чалавекі, у тым ліку і намеснік старшыні ТБМ Алена Анісім.

На пасадзе кіраўніка выканавчага бюро Асамблеі НДА засталася Сяргей Лісічонак.

Наші кар.



Клуб красамоўства "ПраMова" Паважанае спадарства!

Мы спадзяёмся спаткацца з Вамі на наших сустрэчах і запрашаем усіх ахвотных удасканаліць сваю мову на апошнія паседжанні сезону па серадах, 20 і 27 чэрвеня 2012 г. у 18.15 на сядзібе ТБМ, Румянцева, 13.

Мы Вас чакаем. Уваход вольны.

25.06 панядзелак у 17.30-19.00
у рамках праграмы "Будзьма!"

"Проблемы беларускай рэстаўрацыі".
Сустрэча з канд. гіст. навук А. Трусовым.

Адказная А. Анісім.
Уваход вольны.

100 гадоў з дня нараджэння Пятра Бітэля

БІТЕЛЬ Пятро, нарадзіўся 19.06.1912 г. у мястэчку Радунь Лідскага павету (цяпер Воранаўскі раён Гарадзенскай вобласці) ў сям'і паштовага службоўца. Хрышчаны ў лідскім Свята-Міхайлаўскім праваслаўным саборы.

У 1931 г. скончыў настаўніцкую семінарыю ў Вільні. Працаўшы настаўнікам пачатковых школ у Нясвіжскім і Стабуцкім раёнах (1931-1939). Служыў у польскай арміі (1933-1934). За перыяд 1935-1939 гг. скончыў завочную Вышэйшую настаўніцкую курсы ў Вільні (гістарычна-філалагічны аддзел). У 1939 г. узведзены ў польскім Стабуцкім раёне беларускую мову і літаратуру, нямецкую мову і малярванне. Скончыў завочную беларускую аддзяленне Менскага педагогічнага інстытута (1970) і Дзяржаўную цэнтральную курсы завочнага навучання "Ін-яз" у Мінску (1970). Рашэннем Вірхоўнага суда БССР ад 28.11.1978 г. па справе арышту і зняволення поўнасцю рэабілітаваны. Сяббар СП СССР з 1985 г.

Друкаваўся з 1929 у часопісе "Шлях моладзі" пад псеўданімам Леанід з-пад Вішнева. Аўтар паэм "Замкі і людзі" (1968), "Сказанне пра Апанаса Берасцейскага" (1984). Пераклаў на беларускую мову творы А. Міцкевіча ("Пан Тадэвуш", "Конрад Валенрод", "Гражына", "Дзяды", "Крымскія санеты"), польскамоўныя паэмы і п'есы В. Дуніна-Марцінкевіча, аповесці Ю. I. Крашэўскага "Хата за вёскай" (1989), паасобныя творы М. Канапніцкай, Б. Пруса, Ю. Славацкага, Г. Сянкевіча, М. Лерманава, А. Пушкіна, І. Франко, Т. Шаўчэнкі, Б. Брэхта, Ё. В. Гётэ, Ф. Шылера і інш.

Памёр 18.10.1991 г.



псеўданімам Леанід з-пад Вішнева. Аўтар паэм "Замкі і людзі" (1968), "Сказанне пра Апанаса Берасцейскага" (1984). Пераклаў на беларускую мову творы А. Міцкевіча ("Пан Тадэвуш", "Конрад Валенрод", "Гражына", "Дзяды", "Крымскія санеты"), польскамоўныя паэмы і п'есы В. Дуніна-Марцінкевіча, аповесці Ю. I. Крашэўскага "Хата за вёскай" (1989), паасобныя творы М. Канапніцкай, Б. Пруса, Ю. Славацкага, Г. Сянкевіча, М. Лерманава, А. Пушкіна, І. Франко, Т. Шаўчэнкі, Б. Брэхта, Ё. В. Гётэ, Ф. Шылера і інш.

Памёр 18.10.1991 г.

80 гадоў з дня нараджэння Галіны Барташэвіч



БАРТАШЭВІЧ Галіна Аляксандраўна (н. 18.6.1932, г. Слуцк), фальклорыстка. Доктар філалагічных навук (1994), прафесар (1995). Дзяржаўная прэмія Беларусі 1986. Скончыла БДУ (1956). У 1957-93 у Інстытуце мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору АН Беларусі, з 1993 у Інстытуце павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кіраўнічых работнікаў і спецыялістуў адукацыі. Аўтар прац па агульных праблемах фальклорыстыкі, фалькл. жанраў, сучаснага ста-

ду фальклору, узаемасувязях вусна-пастычнай творчасці славян, нар. педагогіцы. Сабрала больш за 10 тыс. фалькл. твораў. Многі ўайшлі ў тэмы серыі БНТ ("Радзіўная пазізія" (1971), "Дзіцячы фальклор", "Загадкі" (абодва 1972), "Чара-дзейныя казкі" (ч. 1-2, 1973-78), "Жартоўныя песні" (1974), "Прыказкі і прымаўкі" (кн. 1, 1976), "Балады" (кн. 1, 1977), "Вяселле. Абрад" (1978), "Веснавыя песні", "Выслой" (абодва 1979), "Вяселле. Песні" (кн. 1-3, 1980-83), "Валачобныя песні" (1980), "Восенсъкія і талочныя песні" (1981), "Легенды і паданні" (1983), "Купальскія і пяtraўскія песні" (1985), "Пахаванні. Памінкі. Галашэнні" (1986), "Казкі ў сучасных записіх", "Прыпейкі" (абодва 1989), "Замовы", "Паэзія беларускага земляробчага календа-ра" (абодва 1992), "Жанцьба Цярэшкі" (1993) і інш. Экспедыцыйныя матэрыялы і назіранні дазволілі абурнаваць культ галоўнага язычніцкага бога Перуна ў веснавым абрадзе Пахаванне "стралы", што актыўізавала збіральніцкую і

ISSN 2073-7033



9 772 073 703 003 >



Алег Рудакоў,
старышыня РГА "Іркуцкае таварыства
беларускай культуры імя Яна Чэрскага"

Беларусізацыя рускай ці русіфікацыя беларускай

(Выступ на форуме "Моўная палітыка і сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёна",
прысвеченым 60-годдзю ІДЛУ)

Дзень добры, шаноўныя спадарыні і спадары! Вітаю Вас удзельнікаў сходу і жадаю Вам плённай працы на карысць развіцця науки, таксама асаўствага Вам шчасця, дабрабыту і хахання.

Я спадзяюся, у гэтай зале ўсе зразумелі мае добрыя слова, адрасаваны ў выглядзе прывітання ўсім прысутным. Так?

Звычайна ўсё кажуць: "Так", хоць калі я прашу пекласці тады на рускую мову... што толькі тут не пачынаецца...

А чаму? Ды на мой погляд - ўсё вельмі проста. Хоць мы з вами і жывём у эпоху "Моўна развітай науки", але працягваем заходзіцца ў палоне мноства ілжыхіх стэрэатыпаў, якія яшчэ і дапаўняюцца геапалітычнымі амбіцыямі.

Вось Вам **першы стэрэатып**: "Прынята лічыць, што беларуская мова такая ж руская, толькі са смешнымі "г", ды грубавата гучыць". Вось, напрыклад, у войску мне казалі: "А, бяларус, - бяры трапку, навади парадку. Ха, смешна". На што я заўсёды адказваў. Па-першое "бяларус" гэта з нейкай незразумелай мовы. Мы завём "бяларус", па-другое "трапка", няма такога беларускага слова, ёсць "анучы", а па-трэцце, не заўсёды даслоўна можна перавесці любую фразу. Тоё, што гучыць гарманічна на рускай мове, можа кущавата гучыць на беларускай і наадварот. І калі Вы жадаецце сказаць фразу: "А, беларус, бери трапку, наводи порядок", то пераклад на беларускую мову будзе наступны: "Га, беларус, бяры анучу ды пачынай гаспадарыць".

Выснова: беларуская мова ўнікальная, шмат у чым непаўторная, і трэба смена прызнаць часціком незразумелую, калі, вядома ж яна будзе гучыць пісьменна, а не на "трансянцы" (як кажуць у Беларусі, маючы на ўвазе рускую мову з беларускім акцэнтам).

Другі стэрэатып: беларуская мова бліжэй да рускай, чым украінскай. А вось і не. Нават наадварот - украінская мова знаходзіцца паміж рускай і беларускай. Паміж рускай і беларускай больш адрознення, чым паміж рускай і украінскай.

І гэтаму ёсць гісторычнае аргументаванне.

Руская літаратурная мова развівалася ў першую чаргу дзякуючы моцнаму ўплыву царкоўна-славянскай мовы, на якой усе манаі (а менавіта толькі яны спачатку былі адзінмі грамацеямі) пісалі свае летапісы і бібліі. Старабеларуская літаратурная мова (якая была дзяржайная мовай у Вялікім Княстве Літоўскім) пачала пісаць на рускай і польскай. Таму з пачатку 19 стагоддзя беларускія літараторы так і рабілі (напрыклад Яўхім Карскі пісаў на рускай і стаў вялікім "рускім" наўкуццам, прафесарам; а Адам Міцкевіч тварыў на польскай і стаў вялікім "польскім" класікам). Хоць і той, і другі ў сваіх творах

напачатку таксама невялікі ўплыў ад царкоўна-славянскай, але дзякуючы мясцовым манахам і відным царкоўным дзеячам [напрыклад Кірыла Турскі і інш.], была максімальная набліжана да народнай мовы (галоўным чынам да "крайніх" дыялекту). Ужо з 11 стагоддзя мясцовыя асветнікі пісалі свае кнігі на старабеларускай.

Таксама з гісторыі вядома, што ўжо з 11 стагоддзя існавала дзяржаўна-адраджэнцыя (Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Кастусь Каляноўскі, Францішак Багушэвіч і многія іншыя), якія пачалі выдаваць свае працы падпольна і на беларускай народнай "мужыцкай" мове. Кастусь Каляноўскі нават пачаў выдаваць першую беларускую газету "Мужыцкая праўда". Яны пачалі, іншыя падхопілі. Янка Купала, Якуб Колас, Цётка, Максім Багдановіч і многія іншыя стварылі новую беларускую літаратурную мову, заснаваную на народнай мове.

Прышлі манголы і на ўсю Кіеўскую Русь, уключая юг Украіны і Наўгародскую землю пачалі распаўсюджвацца мангольская запасычаніні, ці слова прыўнесеныя з манголамі (напрыклад "чай"). Але Палацкая Русь была пазбаўлена гэтага ўплыву, бо не змаглі заваяваць манголы, і гэта тэртыторыя пачала звацца "Белай Руссю", г.зн. "Вольнай Руссю". Беларусы ні аднаго года не былі пад уладай ці пад уплывам манголаў! Адгэтуль пайшло яшчэ больше размежаванне рускай і беларускай моў.

А што ж украінская. Яна пачала фармавацца пазней. Спачатку на Кіеўшчыне ўжывалася таксама царкоўна-славянская кніжная мова, але калі князь Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ) Альгерд (ядром гэтай дзяржавы была Беларусь, і дзяржайной мовай тут была старабеларуская мова) у 1363 годзе калі ракі "Сінія воды" разбіў войскі трох мангольскіх ханаў, то ўся тэртыторыя цяперашній Украіны была далучана да ВКЛ, і з гэтага моманту тут таксама пачаў распаўсюджвацца ўплыў старабеларускай мовы. Такім чынам на Украіне пачала фармавацца свая мова, якая атрымала ўплыў першапачатковы і вельмі моцны ад царкоўна-славянской, затым ад мангольскай, затым ад старабеларускай.

Беларуская ж мова мае сваю цікавую гісторыю.

Спачатку быў невялікі ўплыў царкоўна-славянской, затым - ўсё ж народнага "крайніх" дыялекту. У выніку ўтварылася так званая старабеларуская мова. А затым пасля далучэння Беларусі да Расійскай імперыі ў 1795 годзе, неўзабаве старабеларуская літаратурная мова была забаронена царскай уладай. Пісаць беларусам "дазвалялася" або на рускай мове, або на польскай. Таму з пачатку 19 стагоддзя беларускія літараторы так і рабілі (напрыклад Яўхім Карскі пісаў на рускай і стаў вялікім "рускім" наўкуццам, прафесарам; а Адам Міцкевіч тварыў на польскай і стаў вялікім "польскім" класікам). Хоць і той, і другі ў сваіх творах

адназначна казалі, што яны выхадцы з Беларусі, і менавіта беларускі народ з'яўляецца іх родным народам, і менавіта яму яны прысвячалі свае працы.

Але новая беларуская літаратурная мова адрадзілася. І яна стала нават лепшай за старабеларускую, таму што канчатковая пазбавілася ад уплыву царкоўна-славянской мовы. Ужо ў сярэдзіне 19 стагоддзя з'явіліся пісьменнікі рэвалюцыянеры-адраджэнцы (Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Кастусь Каляноўскі, Францішак Багушэвіч і многія іншыя), якія пачалі выдаваць свае працы падпольна і на беларускай народнай "мужыцкай" мове.

Такім чынам, калі б мяне, добра дасведчанага ў сучаснай беларускай літаратурнай мове закінуць "машынай часу" ў эпоху Палацкага княства 11 стагоддзя, я бы спакойна меў зношыны са сваімі прыдкамі палачанамі. А вось калі пачаўся сучаснага беларускага чалавека закінуць "машынай часу", хоць бы ў эпоху Івана Грознага ў Москву, тое яго б палічылі "бусурманінам", г.зн. нярусікі, і павялі б "на дыбу" як шпіёна. (Памятаце кінакамедыю "Іван Васільевіч змяненне прафесію" - смешна, але праўда).

А зараз паговорым трохі пра пранікненне беларускай мовы ў рускую.

Гэты працэс пачаўся яшчэ пры жыцці і (праўда вельмі кароткім) кіраванні ў Маскоўскім царстве Алены Глінскай - жонкі маскоўскага князя Васіля III і маці Івана Грознага. Яна была родам з Беларусі і належала да вядомага шляхочага беларускага роду Глінскіх. Менавіта пры ёй (напачатку 16 стагоддзя) пачалася мода ў Москвой на беларускія слова. А пры Барыссе Гадуновіве гэта мода яшчэ больш узмацнілася.

Некаторыя беларускія слова пачалі ўжыванца нароўні з рускімі. Напрыклад, усім вядома, што на руці ўзімку на дзяўчынкі варежкі, ці рукавіцы. І варежкі і рукавіцы слова ўсім вядомыя, і аднолькава ўжытныя. Але мала хто ведае, што варежкі - гэта старабеларускія слова з часоў варагаў, а варежкі і рукавіцы - гэта беларускія слова. Затое праўда нікто з рускіх не ведае іншыя беларускія слова народнай мовы.

Вось такі цікавы прыклад. Рукавіцы прыйшли ў

рускую мову і сталі папулярныя, а назавіць яны. (Напэўна, Алена Глінская не насліла назавіць).

А вось іншыя беларускія слова і зусім выцеснілі рускія з ужывання. Напрыклад, медведь паходзіць ад беларускага мядзведзь і абазначае не што іншае, як мёд ведае (г.зн. з беларускай на рускую перакладаецца як ведае дзе мёд). Гэта адно са стараадуных беларускіх слоў стала настолькі папулярным у рускай мове, што самі рускія яго ўжо аднозначна лічаць сваім і зусім забыліся праўдзіва руское абазначэнне гэтага звера - бер (адгэтуль і бярлог - г.зн. бер кладзеца).

Вось такім чынам, яшчэ пачынальна з 16 стагоддзя, адбываўся беларусізацыя рускай мовы.

Але рускія не засталіся ў даўгуту. У 20 стагоддзі адбылася русіфікацыя беларускай.

Страшнай вяжой для беларускай літаратурнай мовы стаў 1933 год, калі па загадзе "правадыраў ўсіх народоў" тав. Сталіна была праведзена рэформа беларускай літаратурнай мовы. Яе максімальная наблізілі да рускай і ў праўпісі нават у плане слоўніка. Раней беларусы карысталіся так званай "тарашкевіцай" (Браніслаў Тарашкевіч выдаў у 1918 годзе "Граматыку для беларускіх школ", дзе былі сістэматызаваны ўсё моўныя нормы беларускай літаратурнай мовы). Галоўнымі прынцыпамі "тарашкевіцы" былі два пастулаты: першы - беларуская літаратурная мова павінна быць максімальная набліжанай да народнай мовы; другі - у беларускай літаратурнай мове "як чуеца, так і пішацца".

Вось так масава і самае галоўнае штучна і гвалтоўна прайшла русіфікацыя сучаснай беларускай мовы ў 1933 годзе.

Праўда ў канцы 80-х пачатку 90-х беларуская інтэлігэнцыя зноў прапанавала вернуцца да "тарашкевіцы" і менавіта на "тарашкевіцы" пачалі выходзіць многія беларускія газеты, часопісы і нават кнігі.

Але пасля 1994 года

спрэчкі з гэтай нагоды "ўлягліся" і прыхільнікі "тарашкевіцы"

у Беларусі пачалі

ацэніваць няйнайач як "заўяз

тых апазыцыянеру".

Хочацца таксама прывесці адзін гісторычны прыклад,

які падкрэслівае ўнікальнасць беларускай мовы і яе сур'ёзнае адрозненне ад рускай.

У 1563 годзе беларуская літаратурная мова вельмі моцна русіфіковалася, прычым часам нават без уліку мясцовых ужо напрацаваных літаратурных традыцый. Дарэчы класікі беларускай літаратуры - Янка Купала, Якуб Колас і інш. выступалі супраць гэтай рэформы, але ў "тыя гады", нязгода з "генеральнай лініяй" была на грані фізічнага зіщчэння. Вядомыя беларускія мовазнаўцы Браніслаў Тарашкевіч, Язэп Лёсік, Вацлаў Ластоўскі і многія іншыя былі арыштаваны і ў наступстве або расстралены, або закатаваны ў турмах.

Парэформенную беларускую літаратурную мову пачалі зваць "наркамаўкай", у "гонар" правадыроў рэформы

народнага камісарыяту.

Якія ж можна прывесці прыклады гэтай русіфікацыі.

Першым чынам, у праўпісі. У словах знік мяккі знак які пазначае змякчэнне. Напрыклад: *песня* - *песня*, *абранье* - *абранне* і інш.

Беларуская часціца *ня* была заменена на рускую часціцу *не*. Напрыклад: *ня быў* - *не быў* і інш.

Русіфікаўся парадак скланення. Напрыклад: *у садох* - *у садах* і інш.

У выпадках запазычаных слоў знікла правіла "як чуецца так і пішацца". Напрыклад: *газета* - *газета*, *чэсکі* - *чэсці* і інш.

Зруസіфікаўся назвы гарадоў: *Менск* - *Мінск*, *Полацак* - *Полацк* і інш.

Многія беларускія слова наўгуд былі забаронены ва ўжыванні беларускай літаратурнай мовы і гвалтоўна заменяліся на рускія: *гарбата* - *чай*, *асадка* - *ручка* (шарыкавая) і інш.

Вось так масава і самае галоўнае штучна і гвалтоўна прайшла русіфікацыя сучаснай беларускай мовы ў 1933 годзе.



Пагадзіцеся, што такія слова як: *аднёрка, сварот, всяка-разна*, мы з Вамі чуем вельмі часта ў Іркуцку. Але нават масквіч іх ужо не разумее. Першы маршрут аўтобуса па-руску можна называць *"единица"*, ці *"первый"*, але адкуль узялася *"аднёрка"?* Я лічу гэта вытворна ад беларускага слова *"адзінка"*. Пагодзіцеся, больш падобна. Далей - *"сварот"*, гэта значыць па-руску *"поворот"*, а па-беларуску гэта гучыць як - *"зварот"*. То ж бо значна бліжэй іркуцкі слэнг *"сварот"* да беларускага *"зварот"*. толькі *"з"* перайшло ў *"с"*. Ну і нарэшце *"всяка-разна"* ўнікальнае слова. У рускай мове напэўна самае блізкае *"по всякому"*. А ў беларускай мове гэта значэнне можна пазначыць як *"усяляка"*. Таксама адчуваецца адпаведнае сугучча беларускага слова з іркуцкім.

Але, напрошваецца пытанне, чаму менавіта беларуская мова так моцна паўплывала на іркуцкі слэнг. Усё вельмі проста. Бо ў Сталыпінскую рэформу (1903-1912 гг.) з Беларусі ў Сібір перасялілася каля 500.000 беларускіх сялян, якія, безумоўна, вельмі доўжы яшчэ *"гаманіл"* на сваёй роднай, а значыць самі падвяргаючыся русіфікацыі вольнавольна падвяргалі мясцоваяе насельніцтва беларусізацый.

Вось зараз і думай, што адбылося з нашай мовай?

Адбылася беларусізацыя рускай ці русіфікацыя беларускай. Безумоўна, выснова адна. Гэтыя дзве мовы захоўваючы сваю самабытнасць, вельмі моцна паўплывалі адна на другую. І каб разабрацца ў гэтым грунтуюна - трэба правесці цэлы комплекс даследаванняў. А мой артыкул усяго толькі *"пазначэнне тэмы"*.

А напрыканцы, я хацеў бы прывесці выкаванне акадэміка Расійскай акадэміі навук рускага па нацыянальнасці Д.І. Языка (1773 - 1845) пра беларускую мову:

"Сапрэдная мова беларуская ёсьць вельмі цікавая. яку наши навукоўцы павінны старавана вывучаць таму, што яна шмат тлумачыць у рускіх летапісах і філалогіі нашай мовы: яе можна называць маці вялікарэсткаму маўленню. Гэта, верагодна, тая самая мова, якой гаварылі ў Пскове і Ноўгародзе пры варахах. Ухленая своечасова ад уплыwu мангалізму і дагэтуль не спазнаўшая ўздзягнення вялікарэсткага маўлення, яна захавала ў многіх адносінах свой стараадні выгляд і харектар і мени пацярпела ад формы польскай мовы, чым думаюць".

Вось так лічыў вядомы навуковец у першай палове 19 стагоддзя. Дарэчы, як геніяльна-парадаксальнае можна адзначыць у гэтым выкаванні тое, што Д.І. Языкаў беларускую мову называе мовай, а рускую толькі маўленнем (наречием).

Нядыўна "Наша слова" (2012, № 23) змясціла мой водгук на акадэмічны *"Слоўнік беларускай мовы"*, які некалькі тыдняў таму паступіў у продаж. Хацелася б дапоўніць гэты водгук некаторымі звесткамі пра падачу фразеалагізмаў у СБМ-12.

У нашай мове, як і ў іншых, ёсьць шэраг фразеалагізмаў з кампанентам, які толькі і жыве ў складзе пэўнага выразу і па-за яго межамі не ўжываецца. Такі кампанент не мае самастойнага лексічнага значэння і, як прынята ў лексікаграфічнай практицы, даецца на сваім алфавітным месцы - з двукроп'ем на канцы, пасля чаго прыводзіцца пэўны выраз з гэтым словам-кампанентам.

Так, у СБМ-12 знаходзім такія слова-кампаненты і выразы пры іх: *аўгіеў: аўгіевы стайні; ахілесаў: ахілесава пятна; гордзіеў: гордзіеў вузел; дыхт: даць дыхту; лататы: даць (задаць) лататы; лынды: біць лынды; спуд: пад спудам*.

з-пад спуду.

У СБМ (1987 г.) такіх слоў-кампанентаў з выразамі пры іх было значна больш. Не зразумела, чаму яны не даюцца ў СБМ-12: *варфаламеўскі: варфаламеўская ночь; мафусайлі: мафусайлі век; пракрустаў: пракрустова ложса; танталай: танталавы муки; ходыр: хадзіць ходырам; храпака: даць храпака. Праўда, і ў выданні 1987 г. прыводзіліся не ўсе слова-кампаненты, не ўжывальныя за межамі фразеалагізмаў. Напрыклад, не даваліся *дамоклаў: дамоклаў меч; бурыйданаў: бурыйданаў асёл; блізір: для блізіру; панталык: збіць з панталыку; понт: браць на понт, з понтам, дзеля понту*.*

Слова *цугундар*, не ўжывальнае па-за фразеалагімам *браць на цугундар* (каго), узімка, паводле М.І.

Міхельсона, шляхам зрашчэння двух нямецкіх слоў: zu+hundert (к+сотня), успрынтых ад немцаў як частка каманды-загаду дацца камунебудзь сто ўдараў (палак, розгуй, шпірутэн). Этымалагічна невыразнасць, нематываванаеца гэтага выразу спарадкае яго арфаграфічную няўствілівасць: *браць на цугундар* (цугундры, цугундзер, цыгундар). Думаецца, што нормай гэтага фразеалагізма павінна быць *браць на цугундар* (каго), а не *браць на цыгундар*, як даецца ў СБМ-87 (у СБМ-12 не фіксуецца). Параўн., дарэчы, у рускай мове: *браць на цугундер* (кого); *ва ўкраінскай мове: брати на цугундер* (кого).

Як у СБМ-87, так і ў СБМ-12 назоўнік *мір* у значэнні *'сельская грамада'* падаражены з паметай *"устарэлы"* і

канчаткам *-а* ў родным склоне адзіночнага ліку. Гэты ўстаравэлы назоўнік у сучаснай літаратурнай мове выкарыстоўваецца толькі ў складзе дзвюх прыказак: *з міру па ніты - голому сарочку і Што будзе міру, тое і бабінаму сыну*, а таксама ў складзе трох фразеалагізмаў: *з міру па ніты*, што значыць *'ад усіх патроху'*, *у міру* ('у кампаніі з іншымі людзьмі'), *усім мірам* ('супольна, усе разам'). Як паказваюць шматлікі прыклады ўжывання ў пісьмовых літаратурных крыніцах прыказкі *З міру па ніты - голому сарочку і фразеалагізм з міру па ніты*, кампанент *міру* рэалізуецца толькі з канчаткам *-у* (але не *-а*). І гэта варта лічыць нормай. Зрэшты, тое самае ў рускай і ўкраінскай мовах.

У СБМ-12 і ў некаторых іншых слоўніках часам

назіраецца неадэкватнасць кадыфікацыі і рэальнай існай нормы або разнайбы пры ацэнцы адных і тых жа іх роднасных моўных з'яў. Распаўсюджваецца гэта і на напісанне фразеалагічных кампанентаў разам ці асобна. Так, у ТСБМ вынесены за ромб фразеалагізмы *на віду, на воку*, а *на відавок* падаецца як прыслоўе (*навідавок*); тое самае і ў СБМ-12. У літаратурных жа творах гэты выраз звычайна ўжываюць як двухэлементны, прычым са структурнай пранікальнасцю. Таму ў *"Слоўніку фразеалагізмаў"* (2008, т. 1, с. 195) гэты двухзначны выраз аформлены такім чынам: *на <самым> відавок*, што ілюструеца восьмю прыкладамі.

І яшчэ пра адзін выраз. Ёсьць сінанімічны рад фразеалагізмаў: *на д'ябла, на ліха, на халеру, на хваробу, на чорта*. Адзін з іх - *на ліха* - чамусці даецца ў СБМ-12 як прыслоўе са злітым напісаннем (*наліха*).

Іван Лепешай

ЯШЧЭ ПРА СБМ-12

Лексіка - слоўны запас пэўнай мовы.
Многія царкоўныя слова, асабліва запазычаныя з грэцкай мовы (Біблія, ікона, літургія і інш.), на мовах славян гучыць практична гэтак жа. Некаторыя слова па-рознаму вымаўляюцца ў залежнасці ад канфесійнай прыналежнасці чалавека: праваслаўным уласціва вымаўляць іх на грэцкі і рускі лад, католікам - на лацінскі і польскі. Напрыклад: *епіскап і біскуп, літургія і міша* або *імша* (відзменене слова *"меса"*), *манастыр і кляштар...* Доўгі час у слоўніках беларускай мовы прысутнічала слова *анёл*, але цяпер з'яўляіся і *ангел*, што для праваслаўных звычайней. У *"Пачаёўскіх лістках"* на ўкраінскай мове таксама пішацца *ангел*, хача свецкія слоўнікі і Украінскае Біблейскае таварыства ўжываюць *ангол*. На рускай мове некаторыя аўтары пішуць *агел*.

Дыякан або *д'якан?* Першае слова мае афіцыйны ўжытак, другое - размоўны. Гэта жа і па-руску: *диакон і д'якан*.

У мастацкай літаратуре можна сустрэць і больш сваесаблівыя слова. Так, паслом Максім Багдановіч у вершы *"Кніга"* называе псальма:

Вось псальма слічная.

"Як той аленъ шукае
крыніцы чистай,
так шукаю Бога я".

Ідэя верша ўзята з Псалтыра: *"Як лань прагне патокаў вады, так прагне душа май да Цябе, Божа"* (Пс. 41, 2).

Ніжэй прыводзіцца некаторыя царкоўныя слова на беларускай, рускай і ўкраінскай мовах, чыё гучанне і напісанне больш-менш адрозніваецца.

Абра́з / Образ / Образ
Адпяванне / Отпевание / Відспіўванне
Алтар / Алтарь / Вівтар

Ангел, анёл / Ангел / Ангел, ангол

Асвячэнне / Освешчение / Освячэньне

Ахвярнік / Жертвеннік / Жертвенник

Багаславенне, блаеславенне / Благословение / Благословеніе

Багаслоў / Богословіе / Богослов'я

Бавілонская вежа / Вавилонская башня / Вавілонська башта

Вера / Вера / Віра

Веравызнанне / Вероисповедание / Віровізнання

Вербная нядзеля / Вербное воскресенье / Вербна недзіля

Вяянчанне / Венчаніе / Вінчання

Грэх / Грех / Гріх

Гржападзенне / Грехопадение / Гріхопадіння

Дабравешчанне / Благавещение / Благавіешчанне

Дабрадзея / Добротель / Добротія

Дзеянні Святых Апосталаў /

Дзеянія Святых Апостолов /

Дзіцяцініца / Дзіцяцінка

Дыякан / Диакон / Діякон

Евангелле / Евангелие / Євангеліе

Елеасвячэнне / Елеосвящение /

Слеосвячэння

Епархія / Епархия / Єпархія

Епіскап / Епископ / Єпископ

Еўхарыстыя / Евхаристия /

Святыя Гаворані

Запаведзь / Заповедь / Заповідь

Звон / Колокол / Дзвін

Каджэнне / Каждение / Кадіння

Кадзіла / Кадило / Кадило

Капліца / Часовня / Каплиця

Кніга Быцця / Книга Бытия /

Кніга Буття

Крыж / Крест / Хрест

Малебен / Молебен / Моле-

бенъ

Міласціна / Милостыня / Ми-

лостины

Набажэнства, багаслужэнне, багаслужба / Богослужение / Богослужіння

Новы Запавет / Новый Завет /

Новы Завіт, Новы Заповіт

Нядзельная школа / Воскресная школа / Недільна школа

Нядзельніца / Воскресенка / Недільна школа

Падсвечнік / Подсвечник / Свічник

Паломніцтва / Паломничество /

</div

Магілёўцы пагаварылі пра транслітарацыю і пераклад беларускіх назваў

Наяўнасць дзвюх дзяржаўных моў у краіне не можа не выклікаць пэўных проблем у яе жыхароў. Як перакладаць назвы вуліц і вёсак? Як выкарыстоўваць транслітарацыю пры перакладзе імя ў пашпарце? Пратакога кшталту проблемы пагаварылі магілёўцы 11 чэрвеня



на адным з мерапрыемстваў цыклу "Моўныя сустрэчы".

Вечарыну наведалі вядомыя філолагі, палітыкі і грамадскія дзеячы Вінцук Вячорка і Пётр Садоўскі. Вінцук Вячорка з'яўляецца адным з заснавальнікаў Беларускага Народнага Фронту "Адраджэнне" і ініцыятарам сучаснага выкарыстания беларускага класічнага правапісу.

На сустрэчы гаворка спачатку зайшла пра назвы вуліц, па якіх мы з вами ходзім штодня. Шмат цікавых фактаў пра выбар назваў вуліц нашымі продкамі распавёў Вінцук Вячорка. Так, існавала некалькі прынцыпаў найменняў вуліц: рэльефны, паводле таго, жыхары якой нацыянальнасці жывуць у дадзеном раёне, па імёнах першапасленцаў і да т.п.

Аднак з прыходам савецкай

улады вуліцы пачалі атрымліваць імёны вядомых людзей,

чаго ніколі раней не рабілася.

Так вуліцы, па меркаванні Вінцука Вячоркі, страцілі сваю каштоўнасць, як адлюстраванне культуры і гісторыі нацыі. І вярнуць вуліцам

былія назвы зараз практична немагчыма - вядома ўсяго некалькі прыкладаў, калі гра-

мадскім дзеячам ўдавалася давучацца перайменавання.

Напэўна, многія не раз сутыкаліся з тым, што іх імёны ў афіцыйных дакументах скажаюць, а назвы вуліц не перакладаюць з беларускай на рускую, а проста карыстаюцца транслітарацыяй. Таму госці і ўдзельнікі вечарыны

Святая справа інака Мікалая

Заняткі з дзецімі пачатковай праваслаўнай школы ў Беластоку праводзіцца інак Мікалаі са Свята-Успенскага Жыровіцкага манастыра. Многім ён яшчэ вядомы і я паст Зніч, і як музыка і філософ Алег Бембель.

У ранейшым актыўны ўдзельнік беларускага нацыянальнага руху, інак Мікалаі і цяпер у размовах з дзецімі імкнецца звяртацца да тэмаў не толькі рэлігійных, этичных, але і патріятычных.

- Я пытаю: дзеткі, ці ёсьць сярод вас беларусы? Падыміце руку. Адна, другая, а потым і ўсе падымамоць. Спачатку няўпэўнена. Можа пра гэта ў іх ніхто раней не пытав. Я кажу: чудоўна. Я кажу: перад Богам усе плямёны роўныя - і беларусы, і палякі, і ўсе астатнія - гэта божая стварэнні. И таму Гасподзь любіць усіх нас. Але мы перш за ёсё любім сваё роднае, матына, бацькоўскае, сваё племені.

Алег Бембель нарадзіўся ў 1939 годзе, скончыў Менскую кансерваторыю, быў аспірантам Інстытута філософіі і права Акадэміі Навук БССР. Аднак не здолеў абараніць дысертацию, якую прызналі "нацыяналістычнай". Пазней за выданне сваёй працы ў Лондане быў рэпрэсаваны: выключаны з партыі і звольнены з інстытута.



У канцы 1980-х Алег Бембель стаўся актыўным ўдзельнікам беларускага нацыянальнага руху, пад псеўданімам "Зніч" публікаў свае вершы ў самвыдаце і незалежнай прэсе. У 1996 годзе пайшоў у послух у Жыровіцкі манастыр.

16 чэрвеня інак Мікалаі прэзентаваў у Беластоку кнігу "Крэсіва" . Як распавёў аўтар, кніга ўжо была прадстаўлена "ў

айчыне ў сённяшніх дзяржаўных межах", а цяпер прадстаўляеца "ў межах нашых гістарычных абрашараў, на якіх спрадвеку вырастала племя "тутэнца".

- Ёсьць такая краіна "Тутэння", якая тут, а "Тамтэння", гэта катормя там. Дык вось тыя хто нарадзіліся і ўзраслі ў "Тутэні", гэта "тутэнцы", а іншыя плямёны адным словам завуцца "тамтэнцы". Дык вось, ёсьць такая не-

вялічкая казка, якая так і завецца "Тутэні".

У казы для дзетак і бацькоў пра Тутэні распавядаеца пра дзвюх распушных дзевак-сябровак Тадэю (дэман-кратыю) і Дэмдэю (масавую дэз-інфармацыю). Аднойчы яны ўпадабалі ціхую і прыгожую, невялікую і небагатую краіну "Тутэні". Што было далей, ёсьць шанец дазнаца прачытаўшы кнігу...

Яна Запольская.

Падведзены вынікі конкурсу маладых літаратарапаў "Экслібрис"

У галерэі Шчамялява, што ў Серабранцы былі падведзены вынікі конкурсу "Экслібрис", арганізаванага Саюзам беларускіх пісьменнікаў.

Дыпломамі за ўдзел у конкурсе "Экслібрис" будучыню беларускай літаратуры ўзнагароджалі "зубры" пісьменства: паэты Андрэй Хадановіч і Віктар Жыбуль, празаік Барыс Пятровіч, Алеся Пашкевіч і Людміла Рублеўская. Акрамя вышэй названых літаратарапаў, сябрамі журы конкурса былі Эдуард Акулін, Аксана Данільчык, Ірина Багдановіч, Міхась Скобла.

На конкурс прыйшло больш за 100 твораў, 35 з якіх сябры журы адзначылі тым, ці іншым чынам. Прысутныя ды адсутныя пісьменнікі-пачаткоўцы падзяліліся на тро ка-

тэгорыі: бронзовую, срэбнюю ды залатую. Першую склалі тыя, хто атрымаў заахвальвальныя дыпломы, у другой групе апінуліся фіналісты конкурсу, а "золата" атрымалі пераможцы "Экслібриса".

Пачалі па завядзёнцы з "бронзавай часткі". З пятнаццаці літаратарапаў, якіх сябры журы "заахвочілі", да Серабранкі дабралася ўсяго некалькі чалавек. Сярод іх Раман Абрамчук, Марына Верабей, Ганна Гараніна, Вольга Чайкоўская, досьць вядомая паэтка, аўтарка зборніка вершаў "Лупы". Сярод тых, хто да ўзнагароды не даехаў, была знакамітая паэтка Валерый Кустава.

Фіналістай конкурсу, як і "бронзавых" пісьменнікаў, было пятнаццаць. Свае тэксты прачыталі паэты Ганна Рудак,



Алена Беланожка, якая прыйшла "без расправанняў", Алеся Емяльянаў, перакладчык Андрэй Вылінскі. Аляксандра Дварэцкая ад презентаціі вершаў ухілілася: "Я не ведаю, што сказаць. Я саро-меюся!", затое празаік Сяргей Календа распавёў пра праект "Кантынэнтальны сняданак", у якім ён апісаў жыццё сталічных гатэляў. Перакладчык Андрэй Касцюковіч прачытаў пераклад Шарля Бадлера. Абсалютна новым імёнам для сбіраў журы і для публікі сталі дэбютанткі Антося Уласенка ды Алеся Яшчанка.

Пераможцамі ж сталі перакладчыцы Ганна Янкута, якая не змагла прыйсці на ўганараванне, полацкі паэт Алеся Зам-


коўскі, перакладчыца Юлія Цімафеева, якая выступіла як празаік пад псеўданімам Веры Стромава, паэт Антон Рудак. Апошні прачытаў канцептуальны верш "Серабранка" (нагадвае, што вечарына адбываўся менавіта ў гэтым спальным раёне Менска). Абсалютным пераможцам конкурсу стала перакладчыца Алеся Башарымава. Яна набрала максімальную колькасць балаў.

Старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч адзначыў, што гэта першы конкурс юнадаладых пісьменнікаў і перакладчыкаў, які ладзіць саюз. Плануецца, што конкурс стане рэгулярным. Таксама ў планах СБП - школа маладога літаратарапа, якая пачне працаўваць восенню.

Сайт СБП.



Падрыхтаваў
Юрась Каласоўскі,
Magilёў.



ЮБІЛЕЙНЫЯ ЧЫТАННІ

14 чэрвеня ў Дзяржавным музеі гісторыі беларускай літаратуры адбыліся юбілейныя XX Гарэцкія чытанні.

З уступным словам выступіла дырэктар музея Лідзія Макарэвіч. Прысунтыя хвілінай маўчання ўшанавалі памяць Віталія Скалабана, Святланы Явар, Уладзіміра Конані.

З натхнёнымі прывітаннямі да ўдзельнікаў канферэнцыі звярнуліся славуты паэт Генадзь Бураўкін, пісьменніца і журналіст Людміла Рублеўская, а таксама пісьменнікі, галоўны рэдактар газеты "Звязда" Алеся Карлюкевіч.

На пленарным паседжанні старшынствавалі акладэмік НАН Беларусі Радзім Гарэцкі і кандыдат філалагічных навук Тарэза Голуб. З дакладамі выступілі Радзім Гарэцкі, Таціана Дасаева, Тарэза Голуб, Роза Зінава. Вельмі цікавым быў выступ Ганны Запартыкі пад назвай "Максім Гарэцкі в ўспамінах сучаснікаў". Усяго ў канферэнцыі прынялі ўдзел каля 35 даслед-



чыкаў з Менска, Берасця, Віцебска, Беразіно. У другой палове дня даследчыкі падзяліліся па секцыях. Цікава было паслуhaць кітайянку Гун Лі з дакладам "Вобразы харавойды інструментальнай музыкі ў апавяданні М.І. Гарэцкага "Страшная песня", а таксама выступы Дзіны Дудзінскай, Святланы Сычовай, Алёны Садоўской, Тамары Тарасавай, Евы Лявонавай, Генадзя Кажмякіна, Вольгі Уткевіч, Зоі Траццяк, а таксама Вольгі Козіч.

**Аляксей Шалахоўскі,
гісторык культуры,
журналіст.**

Трэба сказаць, што ўсе прысунтыя сфатографаваліся на лесвіцы музея разам з Радзімам Гарэцкім і Генадзем Бураўкінам. І яшчэ варта адзначыць, што чытанні прыйшли ў творчай атмасферы. Было вельмі цікава.

Прысунтыя мелі таксама магчымасць набыць кнігі, прысвечаныя жыццю братоў Гарэцкіх.

Збор каштоўных твораў передадзены музею Быкава



Быкава на з'ездах пісьменнікаў, на вечарынах і Шагалайскіх чытаннях у Віцебску. Кніга "Сцяна" складзена з празічных твораў пісьменніка апошніх гадоў. Кніга "Знак бяды" была выдадзена на англійскай мове ў 1989 годзе.

Мастацкая моц і відущая яснасць быкаўскага слова адпавідаюць узроўню высокай класікі. Цяжка ўяўіць сябе пісьменніка, які б так маштабна думав пра лёс свайго народу.

"У нас ёсьць Быкаў, а значыць ёсьць падставы ганарыца сваёй Беларуссю", - пісаў Міхась Тычына ў прымове да выдання твораў Быкава. - Яго шматгадовыя намаганні ў напружаным супрацьстаянні жыццёваму абсурду, які прадманістраваў сябе ў гісторыі людства нагледнасцю і жорсткасцю, не былі марнымі, а яго імя невыпадкова асацыюецца з паняццем сумлення беларускай нацыі."

"Творчасць Быкава - гэта не толькі адлюстраванне гісторычнай праўды пра Другую Сусветную вайну, і ўжо не адно ўсяго супрацьстаянне таталітарызму ва ўсіх яго жахлівых мадыфікацыях", - пісаў М. Тычына. - Творчасць Быкава - гэта перш за ўсё ўнікальная эстэтычная з'ява ў сусветнай літаратуры. Найвышэйшая ступень мастацкай праўдзівасці, нязвичайная нават для самага інфармаванага чытача глыбыня пранікнення ў таямніцы людской психалогіі."

Адно з выданняў, перададзеных у падарунак музею, прысвячана гораду Іерусаліму.

Кніга "На крыжах" складае збор выступленняў В.

Для ўдзелу ў ЦТ па беларускай мове зарэгістраваліся 45 тыс. 199 абітурыентаў

Для ўдзелу ў цэнтралізаваным тэстуванні (ЦТ) 2012 года зарэгістраваліся 141 тыс. 555 абітурыентаў. Пра гэта паведаміў міністр адзінства Сяргей Маскевіч 11 чэрвеня на прэс-канферэнцыі ў Менску.

Паводле яго слоў, гэта на 8 тыс. 620 чалавек менш у параўнанні з 2011 годам. Не ўсе зарэгістраваныя на ЦТ будуць удзельнічыць ва ўступнай кампаніі. Абмежавання ў задачы іспытуяцца ў ЦТ у Беларусі няма, таму часта ў іх удзельнічаюць старшакласнікі, якія яшчэ не маюць атэстата аб сярэдняй адзінцы, а таксама іншыя грамадзяне, якім цікава асанціць свае веды па прадметах тэстування, адзначыў міністр.

Найбольшая колькасць абітурыентаў зарэгістравалася на іспыты ЦТ па расійскай мове (95 тыс. 896 чалавек) і матэматыцы (95 тыс. 161).

На здачу іспытуяцца ў беларускай мове зарэгістравалася 45 тыс. 199 чалавек; па фізыцы - 44 тыс. 119; біялогії - 28 тыс. 636; англійскай мове - 27 тыс. 981; гісторыі Беларусі - 21 тыс. 653; хіміі - 16 тыс. 687 чалавек.

З ліку зарэгістраваных на ЦТ прыкладна 30% плануюць прайсці тэстуванне ў Мінску, астатнія - у рэгіёнах па месцы жыхарства.


У адпаведнасці з зацверджаным графікам ЦТ праходзіць з 13 па 27 чэрвяна. Першым іспытам традыцыйна стала беларуская мова.

Датай рэзервавага дня для правядзення ЦТ вызначана 4 ліпеня, у гэты дзень іспытуяцца ўдзельнічыць ў БДУ.

Маскевіч паведаміў, што сёлета прафесійна-психалагічную гутарку, неабходную для паступлення на 10 спецыяльнасцяў з "асаблівымі патрабаваннямі", прыйшли 10,4 тыс. абітурыентаў. Гэта на 3 тыс. менш, чым у 2011 годзе.

БелАПАН.

Гедымін. Каraleўства Літвы і Русі.



У Музеі сучаснага выяўленчага мастацства адбылася прэзентацыя кнігі доктара гістарычных навук Алеся Краўцэвіча і мастака Ігара Гардзіенка "Гедымін (1316 - 1341). Каraleўства Літвы і Русі"...

Дыхтоўны фаліянт ва ўсіх адносінах унікальны: як з пункту гледжання зместу, мастацкага афармлення, гэта і з гледзішча паліграфічнага выканання. Сапраўдны літаратурна-мастакі ўзор! Кніга падрыхтавана і выдадзена не дзякуючы дзяржаваму дбанню, а найперш прыгнаному старанню бізнесоўца Анатоля Луневіча...

З кнігі вынікае, а то пачарпнута з дакументальных звестак, што Гедымін паводзіў сябе як сапраўдны єўрапейскі манарх. Ягоная дзяржава ні ад каго не залежала нават фармальна: ні ад Залатой Арды, як Москва, ні ад нямецкага імператара ці папы рымскага, як Польша ці Чэхія, ні ад Візантыі. Ён быў перадусім бліскучым дыпламатам, а не ваяром. .. Мірана і непрыкметна нават для сучаснікаў князь аб'яднаў у адзінай дзяржаве ўсе старажытныя землі Беларусі.

Наш кар.

Калі за адраджэнне мовы, чытай, спадарства, "Наша слова"!

Шаноўныя сябры, заканчваеща падпіска на другое паўгодзе 2012 года. У каталогу інфармацыя пра газету знаходзіцца на стр. 66. Цана, падрасла, але далёка не ў тэмпе інфляцыі. Уесь 2012 год мы спадзяёмся выходзіць на восьмі палосах. Газета мае добры рэдакцыйны партфель і плануе для друку тэксты самых розных матэрыяляў, з рознымі поглядамі і падыходамі, у тым ліку і адрознымі ад пазіцыі рэдакцыі. Мы будзем працягваць друк мовазнаўчых і гістарычных матэрыяляў у выкладанні тых аўтараў, якіх вы не знойдзце на старонках іншых выданняў. Мы не стараемся навязваць чытчу сваю думку ці погляды. Мы падаём факты. Чытайце, даведайцеся, думайце. Будзьце з намі, і вы будзеце з усёй Беларуссю.

РП - 1

Міністэрства сувязі Рэспублікі Беларусь

АБАНЕМЕНТ на газету часопіс **63865**

індэкс выдання

НАША СЛОВА

(назва выдання)

Колькасць камплектаў

1

На 2012 год па месяцах:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						X	X	X	X	X	X

Каму

(прозвішча, ініцыялы)

Куды

(адрас)

(паштовы індэкс)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТАЧКА

на газету часопіс

63865

індэкс выдання

НАША СЛОВА

(назва выдання)

Кошт	падпіскі	23100 руб.	Колькасць камплектаў	1
1	2	3	4	5

На 2012 год па месяцах:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						X	X	X	X	X	X

Каму

(прозвішча, ініцыялы)

Куды

(адрас)

(паштовы індэкс)

Э. Оліна



Вайна 1812 г. у Літве і на Лідчыне

"О год, празваны ў нас і надзвычайнім,
І векапомным годам ураджайнім!"

A. Міцкевіч (пер. Я. Семяжона.)

(Працяг. Пачатак у
папярэднім нумары.)

Адначасова Напалеон прызначае і вайскоўвага генерал - губернатара Літвы, графа Гогендорпа (Hogendorp), як сказана ў дэкрэце, для таго, каб рашэнні ўраду мелі больш моцы бо за імі стаіць камісар Імператара.



Граф Дзірк-ван-Гогендорп, вайскоўвы генерал - губернатор Літвы

Адразу паўсталі два галоўных кірункі дзеянасці: усталяванне законнага грамадзянскага ладу і стварэнне войска.

Сяляне, якія чакалі ад французаў волі, пачыналі бунтаваць і адмаўляцца выходзіць працаўваць на пана. Хваляванні даходзілі да палення двароў і рабункаў. Рапарт Віленскага падпрэфекта да Часовай камісіі ад 6 ліпеня: "Сяляне хаваюцца па лесе, ... пачываюцца рабаў, іншыя адмаўляюцца працаўваць. Гэта прыводзіць да таго, што войска не атрымлівае неабходнай дапамогі якая яму неабходна, ... гіне ўраджай... што можна прывесці да голаду". Расейская армія адступаючы вывозіла з сабой харчовыя магазіны ці нішчыла іх, пры tym, што харчавання было не шмат, бо 1811 г. быў неўрадлівы.

Часовы камітэт прымяў меры, каб спыніць марадзёўства жаўнераў і сялянскія хваляванні. З ліпеня па ўсіх дэпартаментах былі створаныя адмысловыя камісіі з аднаго старшыні і 4 сяброў, мэтай якіх было падтрымліваць грамадзянскі спакой. Рабаўнікоў і марадзёраў пачалі расстрэльваць на працягу 24 гадзін. Былі утвораны "рухомыя калоны"

(colonnes mobiles) па 10 чалавек кожная, пераважна з гвардзейцаў генерала Красінскага ці з жандараў, якія шукалі рабаўнікоў і марадзёраў. Аднак меркаванне, што "ўжо праз 2 месяцы ў краі ўсталяваўся спакойны грамадскі лад", верагодна, не мае рэчаў, акрамя жаўнераў дзвюх армій, свой уклад у хвалю гвалту ўнеслі

вышэйшую уладу Княства - Камісію Часовага ўраду, а па губерніях - Адміністрацыйную камісію. Тому князь Антоні Гайдрайць, упаўнаважаны Часовым урадам, прыбыў у Гародню 17 ліпеня і выказаўшы павагу да ўдзельнікаў закрыў Раду Канфедэрацыі. Ён стварыў Адміністрацыйную камісію падпрадкаўсаную Вільні, першое пасяджэнне якой адбылося 26 ліпеня.

Самастойна паўсталі і павятовыя рады Канфедэрацыі. У Лідскім павеце пад кіраўніцтвам маршалка Ігнацыя Скіндана рада была ўтворана 7 ліпеня. Паўсталі на Лідчыне і другая рада сканфедэраванай шляхты - у Жалудку пад кіраўніцтвам графа Рудольфа Тызенгаўза. Сябрамі рады ў Жалудку былі: Караль Лясковіч, Францішак Райскі, Ян Лясковіч, Ян Расудоўскі, Сымпліцыян Паплаўскі, Казімір Кастрявіцкі, Адольф Шукевіч, Антоні Скіндар, Антон Крыдаль (былы харунжы Літоўскіх войскаў і былы дэпутат Літоўскага трывбуналу), Казімір Камінскі, Юзаф Сангайла, Вінцэнт Сяяліцкі (стражнік Мсціслаўскага ваяводства). Сакратарамі канфедэрацыі былі выбраныя Ігнацы Чачот і Аляксандар Крыдаль (сын Антона Крыдалі).

Такім чынам у адным павеце

былі створаны дзея Рады. Можна меркаваць што Рудольф Тызенгаўз - чалавек французскай арыентацыі хацеў

спрацьпаставіць сваю канфедэрацыю канфедэрацыі ў Лідзе, якая была па яго меркаванні пра расійскай.

Павятовыя рады Канфедэрацыі былі таксама распушчаны, кіраўніцтва паветамі перайшло да падпрэфектаў. Звычайна падпрэфектам становіўся маршалак павету, а калі ён быў не здатны да гэтага, дык падкаморы ці харунжы павету. Падпрэфектам Лідскага павету стаў Ігнацы Скіндар. Абавязкі падпрэфекта практична нічым не адрозніваліся ад абавязкі маршалка. Для дапамогі ў спраўах падпрэфект меў 2-х павятовых радцаў, ён жа кіраваў павятавай паліціяй. Павятовая паліція складалася з інспектараў і іх памочнікаў - сотнікаў і дзесьяцінікаў. Паліція павінна была падтрымліваць грамадскі спакой і права ўласнасці. У гарадах былі арганізаваны муніцыпальныя рады на чале з мэрам. У галоўных гарадах дэпартаментаў мэры падпрадкоўваліся адміністрацыйным камісіям, а ў паветах - падпрэфектам. Муніцыпальныя рады кіравалі гарадской маёмасцю, паліціяй, расквартаваннем войска, "богадагоднымі справамі". Адным з сяброў Лідскай муніцыпальныя рады стаў Аляксандр Крыдаль - уладальнік маёнтка Мелужын.

29 ліпеня Камісія Часовага ўраду выдала адозву аб выбарах паслоў на сойм камісіі. Рада Канфедэрацыі павінна была кіраваць губерніяй. Аднак днём раней сам Напалеон ў Вільні аднавіў Вялікіе Княствы Літоўскіе і заснаваў

леона. У Лідскім павеце адначасова адбыліся 2 соймікі: першы ў Лідзе пад кіраўніцтвам падпрэфекта Скіндана, другі ў Жалудку пад кіраўніцтвам Рудольфа Тызенгаўза. Але паслы ад абодвух соймікіў у Варшаву так і не паехалі.

Да 1812 г. дзяякуючы асаўстым просьбам сенатара Агінскага і дэлегатаў Віленскай і Гарадзенскай губерніяў Сулістроўскага і князя Ксавера Любецкага (са Шчучына), цар Аляксандр I дазволіў плаціць падаткі не срабрам а асігнацыямі, якія мелі значна ніжэйшы курс. З прыходам французаў падаткі зноў пачалі збіраць срабрам, што азначала іх значнае павелічэнне. Падаткі збіраліся з вялікай цяжкасцю, аднак у Гарадзенскім дэпартаменце гэта справа ішла лепей чым у суседзі.

Французскі імператар, указам ад 5 ліпеня загадаў стварыць войска ВКЛ, ён меў вялікую надзею на гэтае войска.

Старшыня Вайсковага камітэта Камісія Часовага ўраду Аляксандэр Сапега запэўніў імператара, што адноўленасць Вялікага Княства можа выступіць да 100 000 жаўнераў. Аднак гэта было вельмі цяжка, бо край быў знясілены рэкорднай наборамі расейцаў і заняпадам гаспадаркі.

Узорам для арганізацыі і ўзбраення палкоў бралася польскае войска Варшаўскага Княства. Былі ўтвораны 18, 19, 20, 21, 22 пяхотныя і 17, 18, 19, 20 кавалерыйскія палкі. У кожным пяхотным палку па штату павінна было быць 2005 афіцэраў і жаўнераў, у кавалерыйскім (уланскім) 940. Усяго - 14000 чалавек. Акрамя таго, па ўказу Напалеона падпісаным у Смаленску ад 24 жніўня, па 500 літоўскіх рэкортаў папоўнілі 129-ы лінейны і 2-і ілірыйскі палкі.

5 ліпеня 1812 г. Напалеон падпісаў загад аб сфармаванні 3-га гвардзейскага лёгкаконнага палка (5 эскадронаў па 2 роты, паселі сфермаваць 4 эскадроны), які камплектаваўся з добраахвотнікаў - шляхты. У гэты полк запісаліся студэнты Віленскага ўніверсітэта. Штатны расклад палка - 1280 чалавек. У гэты полк заличваліся мужчыны ад 18 да 40 гадоў добрага росту, добраахвотнік павінен быў сам купіць сабе амуніцыю. 3-ци гвардзейскі лёгкаконнны полк атрымліваў той жа заробак што і ўсе гвардзейскія палкі французскага войска. Абмундзіраванне было аналагічным 1-му гвардзейскаму палку польскіх улану, аднак прыборы метал формы ўстанаўліваўся не белага а жоўтага колеру. Загадам ад 5 чэрвеня на пасаду камандзіра 3-га гвардзейскага лёгкаконнага палка быў прызначаны генерал брыгады Канопка. 4 жніўня Вайсковая камісія Часовага ўраду прыняла пастанову аб наборы 1000 добраахвотнікаў - шляхты для гэтага



Ян Канопка (1775-1814)

палка.

"Кур'ер Літоўскі" ад 24 ліпеня 1812 г. пісаў: "Больш за 300 выдатных юнакоў з'явіліся ў Гародню, дзе генерал Канопка, адзін з герояў Альпухары, ужо амаль што сфармаваў польскі гвардзейскі полк".

За фарманне астатніх палкоў Вялікага Княства Літоўскага адказваў Вайсковы камітэт Аляксандра Сапегі (пoтым камітэт узніканілі Стэфан Грабоўскі). Нагрыканы жніўня Напалеон прызначаў камандаванне войска ВКЛ: генерал дывізіі князь Рамуальд Гайдрайць стаў генералам - інспектарам, генералы брыгады граф Ксаверы Несялоўскі - інспектарам пяхоты, Юзаф Ваўжэцкі інспектарам кавалерыі. Яны склалі штаб войска. Літоўскія палкі не ўваходзілі у склад польскага войска а падпрадкоўваліся свайму кіраўніцтву, якое ў сваю чаргу падпрацоўвалася ў вайсковы плане Галоўнаму штабу Вялікай арміі. Па адміністрацыйнай частцы, войска кіравалася Вайсковым камітэтам, за выключчнім гвардзейскага палка Канопкі, які быў часткай Імператарскай гвардыі і насіў французскую трохкаляровую кукарду з белым рыцарскім малтыйскім крыжкам.

25 чэрвеня 1812 г. Вайсковая камісія Часовага ўраду прыняла пастанову аб наборы 1000 добраахвотнікаў - шляхты для гэтага

партаменце - 3000 рэкортаў, у Беластоцкім - 1500 , у Гарадзенскім - 2500 чалавек, у Менскім - 3000 чалавек, усяго 10000 чалавек. Узрост - 17-34 гады, рост не менш за 2 локці і 12 вяршкоў (140 см), тэрмін прызывау - 3 5 па 30 жніўня. 1 жніўня была прынята пастанова, якая рэгулявала набор кавалерыстаў: кожны дэпартамент выстаўляў неабходную колькасць улану, забяспечваў іх коньмі ва ўзросце ад 5 да 8 гадоў, замест каня можна было заплаціць 500 злотых. Дэпартаменты былі павінны прызываць: Віленскі - 1327 чалавек, Гарадзенскі - 966 чалавек, Менскі - 1307 чалавек, Беластоцкі - 370 чалавек. Усяго - 4000 кавалерыстаў, узросту 18-36 гадоў, рост не менш за 2 локці і 12 вяршкоў (140 см) , тэрмін набору - 3 11 жніўня па 25 верасня. Адзін цалкам укомплектаваны кавалерыст выстаўляўся з 75-ці дамоў уладальнікаў усіх саслоўяў. Сярод патрабаванняў да рэкортаў было і патрабаванне каб яны быў мясцовымі, выпрабаванымі людьмі .

Тэрмін службы ва ўсіх відах узброенных сілаў - 6 гадоў. Вялікая ўвага звярталася на добрыя адносіны да жаўнераў з боку афіцэраў. Абшарнікі, адпускаючы рэкортаў на службу, абязвалі, што калі жаўнеры будуть добра служыць, даць ім па вяртанні дахаты, змяльны надзел у маёмасць.



Вайна 1812 г. у Літве і на Лідчыне

Кожнаму жаўнеру выдаваўся падак: 1,5 фунта хлеба, 0,5 фунта мяса, крупы, 0,1 фунта солі, 0,5 кварты гарэлкі (600 г.), на кожнага каня 2 гарнцы аўсу (10 кг.), 10 фунтаў саломы і сена (4 кг.) Збор рэкрутаў праводзіўся хутка і ужо пад канец ліпеня, меней чым праз тыдзень пасля ўказу пра набор, войска налічвала 24000 чалавек. Да сярэдзіны верасня палкі былі амаль што цалкам укомплектаваны.

Палкі фармаваліся ў наступных пунктах: 18-ы полк пяхоты - Вільня, 19-ы полк пяхоты - Расіены, 20-ы полк пяхоты - Слонім, 21-ы полк пяхоты - Беласток, 22-ы полк пяхоты - Менск, 17-ы полк уланай - Купішкі, 18-ы полк уланай - Нясвіж, 19-ы полк уланай - Наваградак, 20-ы полк уланай - Пінск.

13 чэрвеня былі прызначаны палкоўнікі: 18-ы пяхотны полк узнічаліў Аляксандар Хадкевіч, 19-ы пяхотны полк - Констанцін Тызенгаўз, 20-ы пяхотны полк - Адам Бішпінг, 21-ы пяхотны полк - Кароль Пшаздзецкі, 22-ы пяхотны полк - Станіслаў Чапскі, 17-ы полк уланай - Міхал Тышкевіч, 18-ы ўланскі полк - Юзаф Ваўжэцкі, 19-ы ўланскі полк Констанцін Раецкі, 20-ы ўланскі полк - Ксаверы Абуховіч. У канцы жніўня Юзаф Ваўжэцкі быў прызначаны інспектарам кавалерый і атрымаў чын генерала брыгады, таму камандзірам 18-га ўланскага палка стаў Кароль Пшаздзецкі. А 21-шы пяхотны палк узнічаліў палкоўнік Антоні Гелгуд.



Граф Міхал Тышкевіч,
камандзір 17-га палка
Літоўскай кавалеріі



Войско літвінскіе. Од леве: улан з 19-га палку уланоў з 1812 г.
[Автор: Samanta Glinicka]

Літоўскае войска. Злева направа - уланы 19-га (Наваградак)
і 17-га (Купішкі) палкоў уланоў 1812 г.
Аўтар Саманта Глініцкая.



Бляха на ківер афіцэра літоўскіх уланоў



Пахоня на ківеры палкоўніка графа Міхала Тышкевіча,
камандзіра 17-га палка літоўскіх уланоў

Палкоўнікі павінні быў быць з багатых радоў і мець традыцыйна добры ўплыў на жыццё краю, што дадавала веры жаўнерам і палягчала мабілізацыю, таксама яны часткова бралі на сябе і фінансаванне сваіх палкоў. Для шыгтавання рэкрутаў і агульнага ваеннага кіраўніцтва ў кожным палку быў прызначаны маёр, які меў баявы досвед.

Паводле паслявяденых падлікаў расейскага гарадзенскага губернатара, з губерні у войска пайшло каля 6400 чалавек, з іх па пастановах аб мабілізацыі - 2495 чалавек у пяхоте і 1103 у кавалерии, астатнія быў добраахвотнікамі.

Фармаванне войска ішло не толькі з хрысціянскага насельніцтва. У № 60 "Літоўскага кур'ера" была надрукавана

адозва Вайсковага камітэта ад 2 жніўня "Да літоўскага кур'ера" надрукаваў адозву да адзінаверцаў. Ахматовічу дапамагалі капітаны Мурза Карыцкі і Сямёль Улан. Сваіх афіцэраў Ахматовіч разаслаў да татарав Лідскага, Ашмянскага, Наваградскага, Менскага, Ковенскага

га паветаў для набору жаўнеру. Але Ахматовіч паспей сфермаваў толькі адзін эскадрон, які ў якасці вышуковага ўліўся ў склад гвардзейскага палка Канопкі.

Загадам ад 1 чэрвеня Напалеон распарадзіўся стварыць народную гвардыю ў Вільні і зацвердзіў яе штат: штаб - 22 чалавекі (6 афіцэраў, 2 унтар-афіцэры, 3 рабочыя, 2 медыкі, 9 музыкантаў), 2 батальёны (1450 чалавек) па 6 рот (у кожнай - 3 афіцэры, 14 унтар-афіцэраў, 2 барабаншчыкі, 100 шарагоўцаў, усяго - 119 чалавек). У гарадах якія раней мелі Магдэбургскае права таксама стваралася нацыянальная гвардыя з уладальнікаў маёмы - купцоў, рамеснікаў і г.д. У Гародні нацыянальную гвардыю ў складзе 2 рот (290 чалавек) узначаліў Шастакоўскі. У Лідзе, як і ў большасці іншых гарадоў, стварыць гвардыю не паспелі, аднак камендантам лідскай нацыянальной гвардыі быў прызначаны гараджанін Матусевіч (адступіў разам з французамі, і на пачатку 1813 г., як службовая асаба атрымаў з імператарскай касы 300 злотых).

Служба ў нацыянальнай гвардыі была авабязковая для ўсіх гардзян мужчынскага полу якія мелі маёмы: уладальнікі дамоў і іншай нерухомасці, купцы і рамеснікі узростам з 18 да 50 гадоў, якія не пайшлі на службу ў Літоўскае войска. Трэцяя частка гвардзейцаў атрымлівала вайсковас аблундзіранне за кошт горада, астатнія куплялі за асабісты кошт. Зброя

Офицер эскадрана
Литовских Татар
Императорской Гвардии
по манускрипту
Маркольсхайма



Афіцэр эскадрана літоўскіх татар Імператарскай гвардыі
паводле манускрипту Маркальсхайма

была часткова французская, часткова - трафейная, расейская. Раз на тыдзень афіцэры павінны быў праводзіць абу-чэнне сваіх гвардзейцаў.

Нацыянальная гвардыя ВКЛ прызначалася для забеспечэння парадку ў гарадах і аховы важных дзяржаўных і ваенных аб'ектаў, узделу ў баявых дзеяннях яна амаль што не прымыала, за выключэннем віленскай, якая бараніла ў снежні 1812 года свой горад ад рускага войска.

23 ліпеня Камісія Часовага ўраду Вялікага Княства Літоўскага прыняла распараждэнне пра сфермаванне корпуса жандару. У кожным дэпартаменце прызначаўся начальнік жандармерыі ў чыне палкоўніка, пры палкоўніку быў старшина афіцэры ў чыне эскадронных шэфаў - па два у Віленскім і Менскім, па аднаму у Гарадзенскім і Беластоцкім дэпартаментах. У кожным дэпартаменце фармавалася адна рота жандару. Роты камплектаваліся з шляхты, афіцэры прызначаліся Камісіей Часовага ўраду. Афіцэрам грошы не плаціліся, а шарагоўцы мелі заробак у 1 злот, абмундзіраванне куплялася за свае грошы. Жандары наслі сіні мундзір і райтузы, памяранцавы шалік аксельбанты, чорны ківер з латуневай бляхай на якой напісаны "жандар", скуранныя партупея і ладунка на якой змешчаны герб "Пагоня". Хутчэй працэс фармавання жандарскіх рот ішоў у заходніх частках княства. Так, па паваенным данясенні рускага грамадзянскага губернатара Гарадні штаты жандарскіх рот у Гарадзенскім дэпартаменце быў ў камплектаваны з разліку па 107 чалавек у роце, а усяго - 856 чалавек. Менская жандармерыя ж налічвала ўсяго 71 чалавек і 19 коней, г.з.н. 6,6% ад штатнага складу. Усяго колькасць корпуса жандараў складала 1800 - 1900 чалавек замест меркаваных 3541 (10 старэйших афіцэраў і 33 роты па 107 чалавек). Палкоўнікамі быў прызначаны: у Віленскі дэпартамент Антоні Храпавіцкі, у Гарадзенскі дэпартамент князь Міхал Радзівіл, у Менскі дэпартамент Леў Оштрап, у Беластоцкі дэпартамент Франц Арсепі.



Войско літвінскіе. Од леве: піехуц 19-га палку піехуц у кіаждыну,
подоўж 20-га палку піехуц, гвардзіст народову з Вільні з 1812 г.
[Автор: Krzysztof Komanecki]

Літоўскае войска. Злева направа - пехацінец 19 палка
піехути ў кажуху (Расіены), падафіцэр 20-га палка піехути
(Слонім), нацыянальны гвардзеец з Вільні ў 1812 г.
Аўтар Кшиштоф Команецкі.

(Працяг у наст. нум.)



У Пінску з'явілася алея герояў "Пінскай шляхты"



7 чэрвня ў Пінску адкрыўся X Рэспубліканскі пленэр разъбяроў па дрэве. Тэма пленэру - "Пінская шляхта". Каб удзельнікі натхніліся мясцовай атмасферай, адмыслова для іх у Палескім драмтэатры паказалі спектакль па аднайменнай п'есе.

Пасля дзесяцідзённай працы разъбяры, якія з'ехаліся ў сталіцу Палесся з усёй Беларусі, паказалі, якім яны ўяўляюць герояў п'есы Дуніна-Марцінкевіча "Пінская шляхта".

Тут ёсьць і становы прыстаў Кручкоў з пісарчуком Пісулкіным, Ціхан Пратасавіцкі са сваімі жонкай Кулінай і дачкой Марысай, Іван Чюхай-Ліпскі з сынам Грышкам, Харытон

Кутарга, і, натуральна, сам аўтар Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Прычым, на некаторых скульптурах высечаны "крылаты выразы" з п'есы-вадэвіля.

Драўляная постасць персанажаў камедыі занялі пляцоўку побач з мясцовым драматычным тэатрам

Еўрападыё.

Пазнанне роднай тапанімікі падчас апошняй вайны хлопчыкам-дашкольнікам Уладзем Содалем

Не! Гэта не выдумка маёй галавы! Гэта не фантазія нейкай! Гэта суворая праўда. Напрыканцы 1943 года каля нашага мястэчка, на другім краі балотнага масіву спыніўся фронт. Мы апынуліся ў прыфронтавой паласе. Немцы ча-мусыці з прыфронтавой паласы пачалі пераганяць нас у свой тыл, аж пад Бабруйск. Вядома, не за адзін дзень і не за адну ноч. І от мы ўжо бежанцы прабіваеміся з адной мясціны ў другую. Напачатку гэта было Залужжа. Назоў вельмі выразны: вёска за нейкім лугам або

лужай. Затым быў Гармавічы і Кароткавічы, таксама з маленства знаёмія. А вось далейшыя назовы ўражвалі сваім гучаннем... Радуша... Варата... Варата...

Назоў Радуша мая хлапчая душа асацыявалася з радасцю души. Вакол такая калатнечка, а тут Радуша! Радуйся душа! А Варата! За гэтым назовам мне бачылася брама ў самы рай. А калі і не бачылася, то ўяўлялася. І от пасля такіх святых тапонімаў раптам адкуль не вазміся ноччу на нашым бежанскім шляху натра-

пілася Змёўка. Мне ад гэтага назову зрабілася няўтульна, волка. Пра гэтае гадаўё я раней чуў ад сваіх бабулек, але, каб так называлася вёска побач з такімі святімі назовамі, першы раз чую.

Нас, бежанцаў, гнаных са сваіх родных мясцін, прытуліла бабруйская вёсачка Аўсімавічы. А побач з Аўсімавічамі была вёска, з якім вы думаецце назовам? Жарабцы. І якія, вы думаецце, асацыяцыі выклікаў у мяне гэты назоў.

Так, мне шасцігадоваму, найперш уяўілася, што ва ўсіх жарабцоўскіх хатках зімоюць жарабкі. Галовы свае павысоўвалі ў расчыненія вокны, стрыгуць вушамі і што маюць сілы на ўсе галасы ржуць!...

От такое было маё дзіцяча ўспрыніцце ўсіх тапанімічных назоваў, якія трапляліся нам на нашым бежанскім шляху пад Бабруйск.

Уладзімір Содаль-Садэльскі,
1937 г.н.

Рэдактар Станіслаў Вацлававіч Суднік

Рэдакцыйная колегія:

Алена Анісім, Юрась Бабіч, Вінцэнт Вячорка, Юрась Каласоўскі, Юля Карчагіна, Леакадзія Мілаш, Максім Новік, Язэп Палубіцкі, Алеся Петрашкевіч, Аляксей Пяткевіч, Уладзімір Содаль, Станіслав Суднік,

Павел Сцяцко, Алег Трусаў.

<http://nashaslova.mns.by> <http://pawet.net/>
<http://kamunikat.org/> <http://tbm-mova.by/>

Паважаны Станіслаў Вацлававіч!

Да Вас звяртаецца Ірына Вітальеўна Мышкавец, загадчык навукова-экспазіцыйнага аддзела Літаратурнага музея Максіма Багдановіча. У газеце "Наша слова", № 21 ад 23 траўня 2012 года была надрукавана нататка Элы Дзвінскай "Разам з Максімам", прысвечаная мерапрыемствам, якія арганізоўвалі музей Менска ў межах акцыі "Ноч музэя".

Большая частка нататкі прысвечана праекту "Веснаход", арганізаваному супрацоўнікамі Літаратурнага музея Максіма Багдановіча. Мы выказываем слова ўдзячнасці аўтару нататкі і рэдакцый газеты за ўвагу да музэя пэзі і музейных мерапрыемстваў. На жаль, у нататцы ёсьць некалькі недакладных момантаў, на якія хацелася б звярнуць Вашу ўвагу.

Аўтар нататкі паведамляе: "Дзяўчата выканалі "Майскую песню" Максіма Багдановіча...". М. Багдановіч называў свой верш "Маёвая песня", адпаведна назву мае песня, якую выканала на мерапрыемстве Ала Івашкевіч, навуковы супрацоўнік музея.

У нататцы прыводзяцца "мае" слова: "У нас у Музэі разгорнута невялічная новая экспазіцыя, прысвечаная М. Багдановічу...". Аўтар нататкі падае інфармацыю недакладна, ад гэтага істотна змянініца сэнс фразы. Гэта не новая экспазіцыя (пастаянная, стацыянарная), а часовая выстаўка, падрыхтаваная менавіта да Міжнароднага дня музэя. У размове са спадарнінёй Элай Дзвінскай, я паведаміла, што гэта невялікая выстаўка, у экспазіцыі якія размешчаны экспанаты, якія звязаны з М. Багдановічам і Зоські Верас і г.д.

Далей зноў прыводзяцца "мае" слова: "Максім Багдановіч сябраўаў з Зоськай Верас. Яны бачыліся ў Менску, Гародні, Вільні, гэтыя гарады іх звязвалі". Пры стварэнні выстаўкі мы выкарыстали паштоўкі к. XIX - пач. XX стст. з фондаў Літаратурнага музея Максіма Багдановіча з відамі Менска, Вільні, Гародні. Гэтыя гарады прысутнічалі ў лёсце М. Багдановіча і Зоські Верас. Нечужыя людзі...", арганізаваны Літаратурным музеем М. Багдановіча, захоўваецца ў фондах Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва!

Супрацоўнікі Літаратурнага музея Максіма Багдановіча адкрыты для супрацоўніцтва з Вашай газетай, Вашымі карэспандэнтамі, гатовы працаваць інфармацыю аб усіх выставачных, культурна-адукацыйных праектах, якія арганізуюцца музеем.

Рэдакцыя газеты "Наша слова" жадаю плёну ў працы, творчага натхнення і ТОЛЬКІ ДАКЛАДНАЙ ИНФАРМАЦЫИ.

З павагай
Ірына Мышкавец,
загадчык навукова-
экспазіцыйнага аддзела
Літаратурнага музея
Максіма Багдановіча.

Аўтары цалкам адказныя за падбор і дакладнасць прыведзенай інфармацыі

Газета надрукавана ў Лідскай друкарні.

231300, г. Ліда, вул. Ленінская, 23.

Газета падпісана да друку 18.06.2012 г. у 10.00. Замова № 1153.

Аб'ём 2 друкаваныя аркушы. Наклад 2000 асобнікаў.

Падпісны індэкс: 63865.

Кошт падпіскі: 1 мес.- 3850 руб., 3 мес.- 11550 руб.

Кошт у розницу: па дамоўленасці.

